


БРУНЕТКА — ТАЯ Ж БЛАНДЗІНКА

28 мая адзначаецца Дзень brunetак, 31 мая — Дзень бландзінак

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Самыя прыгожыя ... — бландзінкі, самыя страсныя — brunetкі, а самыя адданыя — сівыя (прык.). 3. «... — тая ж бландзінка, толькі ў шакаладзе». Цытата невядомага аўтара. 6. Майстар сваёй справы (перан.). 7. Старажытнаскандынаўскае паданне. 10. Жыццё без brunetкі — што ... без цукеркі (прык.). 11. «За то мяне хлопцы любяць, // Што я ...». 3 прыпеўкі. 13. Аб'яднанне. 15. Асобны эпизод з кінафільма. 16. «Магчыма, ... была страхоццем, але хіба ў Адама быў выбар?». Цытата невядомага аўтара. 17. Закончаная частка спектакля. 20. Тое, што і вохра. 21. «Разгарнуць твае чорныя ... // Цалаваць а паўночнай цішы». 3 верша К. Сваяка «Эрас і Псіхея». 26. «Не любіць brunetак — злачынства, а любіць — ...». Цытата невядомага аўтара. 28. Вокліч пры тэлефоннай размове. 29. «... належыць аптымістам, песімісты — усяго толькі гледачы». Ф. Грэзо. 30. Літара грэчаскага алфавіта. 31. «Пацалунак любімай жанчыны — гэта шампанскае, якое можна піць ...». Цытата невядомага аўтара. 32. «У brunetкі губкі, як ... , класная фігура і вясёлая натура». Цытата невядомага аўтара.



ПА ВЕРТЫКАЛІ: 2. Без музыкі, без дуды // Ходзяць ... не туды». 3 прыпеўкі. 4. «А цяпер пад тые гукі // Скачуць праўнукі і ...». 3 верша А. Пільмянкова «Без цымбалаў немагчыма». 6. Сэрца весяліцца, і ... цвіце (прык.). 7. ... жанчыны — у слязах (прык.). 8. «Пацалунак — лепшы ... спыніць фантан красамоўства прыгожай бландзінкі». Цытата невядомага аўтара. 9. Прыгажосць да вечара, а дабрата на ... (прык.). 12. «Бландзінкі зачэпляюць позірк, а brunetкі — ...» Цытата невядомага аўтара. 14. Бландзінка — заўсёды ... — ці нафарбаваная, ці натуральная (прык.). 15 «Я — прыгожая бландзінка, шукаю не вельмі страшны

...». 3 аб'явы ў газеце. 18. «А мае чары напатагове — // Белае лічыка, чорныя ...». 3 беларускай народнай песні «Цераз рэчаньку». 19. Не піва — дзіва, а ... (прык.). 22. ... бяды не чыніць (прык.). 23. Шчыпковы музычны інструмент. 24. Грунт пад вадой вадаёма. 25. «Лепшым ключом да сэрца бландзінкі з'яўляецца ... ад «Мерседэса». Цытата невядомага аўтара. 27. Прыгожае лісцевое дрэва, часта ўпамінаецца ў песнях, вершах паэтаў.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск.

27. Звар. ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ ПА ВЕРТЫКАЛІ: 2. Ноті. 4. Ункі. 30. Аз. 31. Ванасіць. 32. Цукеркі. 3. Brunetka. 6. Ac. 8. Carra. 10. Чай. 11. Вяснялушка. 13. Carok. 15. Кадр. 16. Eva. 17. Акт. 20. Охра. 21. Коры. 26. Пакаранне. 28. Аноі. 29. Свет. 30. Аз. 31. Ванасіць. 32. Цукеркі.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.50	21.24	16.34
Віцебск	4.32	21.21	16.49
Магілёў	4.40	21.14	16.34
Гомель	4.45	21.03	16.18
Гродна	5.07	21.38	16.31
Брэст	5.16	21.30	16.14

Месяц

Апошняя квадра 22 мая. Месяц у сузор'і Цяльца.


Імяніны

Пр. Максіма, Мікіты, Нікіфара, Сідара, К. Магдалены, Аўгусціна, Юльяна, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

27 МАЯ



1552 год — з'явілася першая пісьмовая згадка мястэчка Ружаны Слонімскага павета (належала графам Тышкевічам, потым перайшло да Сапегаў, многія з якіх займалі адказныя пасады ў дзяржаўным апарате ВКЛ). У 1637 годзе Ружаны атрымалі Магдэбургскае права і герб з выявай Святога Казіміра ў вянку з пунсоўных руж. Гэты святы, як паказвалася ў прывілеі, з'яўляўся патронам ВКЛ і горада Вільні. У 1785 годзе ў Ружанах заснавана другая суконная мануфактура (існавала да 1880 года, выпускала шоўк, паясы, атлас, сукно, байку; у 1815 годзе выпусціла 12 тысяч аршынаў сукна). Да канца XVIII стагоддзя ў Ружанах дзейнічала каля 30 прадпрыемстваў, на якіх працавалі дзве тысячы рабочых. Пасля паражэння паўстання 1830—1831 гадоў Ружаны былі канфіскаваны і перададзены ў казну (сёння — гарадскі пасёлак у Пружанскім раёне Брэсцкай вобласці).

1932 год — прынята пастанова ЦК КП(б)Б «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР», у адпаведнасці з якой былі створаны адзіныя саюзы пісьменнікаў, кампазітараў, мастакоў.

1937 год — нарадзіўся (в. Мілявічы, цяпер у Мастоўскім раёне) Міхаіл Восіпавіч Біч, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук. Даследаваў гісторыю Беларусі XIX — пач. XX стст., праблемы рабочага і нацыянальнага руху, фарміравання палітычных партый, грамадска-палітычнай барацьбы, перыядычнага друку. Адзін з аўтараў «Гісторыі Беларускай ССР», «Гісторыі рабочага класа Беларускай ССР», калектыўнай манаграфіі «Полацк. Гістарычны нарыс» і іншага. Аўтар дапаможнікаў і падручнікаў для сярэдніх школ.

Падзеі

1942 год — нарадзіўся (в. Дубянец Столінскага раёна) Мікалай Іосіфавіч Юрчук, беларускі вучоны-матэматык, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Аўтар навуковых прац па дыферэнцыяльна-аператарных ураўненнях, ураўненнях з прыватнымі вытворнымі, матэматычнай фізіцы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі ў галіне навукі і тэхнікі.

1703 год — закладзена Петрапаўлаўская крэпасць. Дзень заснавання горада Санкт-Пецярбурга.

1913 год — у Пецярбургу першы ў свеце чатырохматорны


самалёт «Рускі віязь» канструкцыі Сікорскага, які паклаў пачатак сусветнай цяжкай авіяцыі, паспяхова прайшоў выпрабаванні ў палёце.

1922 год — нарадзіўся Крыстафер Лі, англійскі акцёр. Зняўся ў 225 фільмах (рэкардсмен Кнігі рэкордаў Гінеса), у тым ліку «Праклён Франкенштэйна», «Дракула», «Зорныя войны», «Уладар пярсцёнкаў» і многіх іншых.

1942 год — чэшскія антыфашысты здзейснілі замах на намесніка Гітлера ў Чэхіі, шэфа Галоўнага ўпраўлення імперскай бсפעкі, намесніка імперскага пратэктара Багеміі і Маравіі Рэйнхарда Гейдрых, аднаго з галоўных ініцыятараў стварэння сістэмы нацысцкіх канцлагераў. У выніку Гейдрых загінуў ад атрыманых ран праз некалькі дзён.

АНАРЭ ДЭ БАЛЬЗАК:

«Усе прыходзіць у свой час для тых, хто ўмее чакаць».



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

прым'яе рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 1233. Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 мая 2022 года.